

Іван КАРЭНДА



### ВЁСКА КРЫВІЧЫ

Мой радзімы куток,  
Дзе мая пачыналася доля.  
Чуйнай памяці крок...  
Тут пазнаў смак і хлеба, і солі.

Тут на бераг ракі  
Бегаў роснаю сцежкаю з вудай.  
Нёман з шэптам ракіт  
Для мяне быў і шчасцем, і цудам.

Як убачу буслоў  
На пасаджанай мною таполі, —  
Разумею без слоў,  
Што такое і доля, і воля.

Толькі тут, у цішы,  
Ля лугоў і бароў векапомных,  
Лёгка, вольна душы  
І на сэрцы надзіва спакойна.

Тут гасцінны абрус  
Расцілае на свята матуля...  
Тут мая Беларусь...  
Не забыць сюды сцежку святую.

---

*Карэнда Іван Арсеньевіч нарадзіўся 17 верасня 1950 года ў вёсцы Крывічы Іўеўскага раёна Гродзенскай вобласці. Скончыў філалагічны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя Янкі Купалы (1971), аддзяленне журналістыкі Вышэйшай камсамольскай школы пры ЦК ВЛКСМ у Маскве (1976). Настаўнічаў у Ракавіцкай сярэдняй школе Шчучынскага раёна, працаваў у газеце «Чырвоная змена», быў на партыйнай і дзяржаўнай рабоце.*

*Аўтар зборнікаў лірыкі «Белыя наліў» (1995), «Знічка» (2003), «Васількі надзеі» (2008), паэтычнай кнігі для дзяцей «На загадкі ёсць адгадкі» (2001), шэрага празаічных твораў, у тым ліку апавесці «Воплаўская госця».*

\* \* \*

Я ў хату родную ўвайшоў —  
Цяплом дыхнула печ старая,  
А дзед з партрэта пазірае:  
«Глядзіце, госць які прыйшоў!»

Я ў хату родную ўвайшоў —  
З вачэй матуліных злятае  
Сляза шчымлівая, святая:  
«Сыноч, як сцежку ты знайшоў?»

Я ў хату родную ўвайшоў —  
Нібы нанова нарадзіўся.  
Чаму так лёс распарадзіўся,  
Што госцем я сюды прыйшоў?

Я ў хату родную ўвайшоў —  
Які ж я госць? — я сёння дома!  
Тут мне з маленства ўсё знаёма,  
Хоць і даўно адсюль сышоў.

Я ў хату родную ўвайшоў —  
Нібыта ў Боскі храм на споведзь.  
Ды хто мае грахі тут помніць? —  
Чысцюткім я сюды ўвайшоў.

Я ў хату родную ўвайшоў —  
Цяпер няма куды спяшацца.  
Не трэба большага мне шчасця.

...Я ў хату родную ўвайшоў.

## РОДНАЯ МОВА

У перашэпце каласоў жытнёвых  
І шорганні няскошанай травы,  
У пошуме дубровы стогадовай  
І гомане няўрымслівай дзятвы,  
У розгаласе рэха над ракою  
І бульканні крынічкі пад гарой,  
У звонкіх перапевах жаўруковых  
І першым гrome веснавой парой,  
У скрыпе палазоў на снезе белым  
І грукаце натруджаных млыноў,  
У трэсканні каштанаў пераспелых  
І перазвоне храмавых званоў, —  
Паўсюдна чую роднай мовы гукі.  
Яна — ад нараджэння і да смерці —  
Найпершая і лепшая навука  
І розуму майму, і сэрцу.

\* \* \*

Дзе гнутка — там гнецца.  
Дзе тонка — там рвецца.  
Дзе поўна — там льецца.  
Дзе смешна — смяецца.

Улада памераў,  
Прасторы і меры.

Няма толькі меры  
Для шчасця і веры.

\* \* \*

Я верыў прарокам, ішоў безаглядна  
За імі ў нябачны, прыдуманы рай,  
Ды ўсё аніак за смугой непрагляднай  
Разгледзець не мог залаты небакрай.

Наіўны рамантык! Вясляр у паветры!  
Дзе бераг жаданы? Што з чоўнам надзей?  
Дарога жыцця — не гады-кіламетры,  
А словы прарокаў у плыні падзей.

Паверыш прарокам — прамая дарога,  
А рушыш ісці — непраходны гушчар.  
Няма ні падтрымкі табе, ні падмогі,  
А ззаду адно — пыл раструшчаных мар.

Зняверыцца — горш, чым калецтва якое, —  
Лягчэй карчаваць пад прымусам тайгу.  
Прыдумаў жа Бог пакаранне такое!  
Я гэты прысуд зразумець не магу.

За што ашалела крумкач цвердадзюбы  
Збалелае сэрца штодня мне дзяўбе?  
Чаму, ненажэрны, так прагне ён згубы?..

Не верыць нікому — не верыць сабе...

\* \* \*

*Н.В.*

Восень жоўтай хусцінкай  
За акном прамільгне,  
Успамін-павуцінку  
Ціха дорачы мне.

Падарунак прыму я  
І аддзячу як след:  
Запішу-зарыфмую  
Светлых згадак букет.

Зноў убачу я горы  
І лістоту ў агні,  
Пяцігорскія зоры  
І дажджлівыя дні.

І курортную сцежку,  
Дзіўны позірк вачэй,  
Як маланку — усмешку,  
Што за сонца ярчэй.

Мройны верасня поўдзень  
У вачах праплыве,  
І сустрэчная споведзь  
Да драбніц ажыве.

Я вярнуся ў той вечар,  
Нібы ў казачным сне...  
Хоць даўно збег у вечнасць,  
Не забыць яго мне.

Двое ў ціхім пакоі.  
Дождж па шыбах бубніць.  
А пачуцці — ракою,  
Не стрымаць, не спыніць.

Трапяткое дыханне...  
Нечаканы працяг...  
Нараджэнне кахання —  
Таямніца жыцця...

Успаміны — не рэчы,  
Не адсунеш убок,  
Не спрабуй — не адпрэчыш  
Здумак-згадак клубок.

...Не згубілася ў часе,  
Сагравае душу  
Тая песня пра шчасце,  
Што прыдумаў Машук...

Долі я не прырэчыў...  
Час стагае тугу...  
Восень нашай сустрэчы  
Я забыць не магу.

**НОГІ, НОГІ...***Показка*

Маладыя ногі —  
Доўгія дарогі.  
А старыя ногі —  
З ложка да падлогі.

Маладыя ногі —  
Лёгка дарогі.  
А старыя ногі —  
Сто пудоў знямогі.

Маладыя ногі —  
З песнямі дарогі.  
А старыя ногі —  
З торбаю трывогі.

Маладыя ногі —  
Думкі пра дарогу.  
А старыя ногі —  
Сповідзь перад Богам.

Маладыя ногі  
Прозяцца ў дарогу.  
А старыя ногі  
Прозяць кій-падмогу.

Маладыя ногі —  
Кожны дзень дарога.  
А старыя ногі  
Не судзіце строга...

\* \* \*

Я не ўбачу цябе, не ўбачу...  
Ну за што не ўзлюбіў так лёс?  
Разрываецца сэрца, плача,  
Захлынаецца ў моры слёз.

Я не ўбачу цябе, не ўбачу...  
Праклінаць буду чорны дзень,  
Што жыццё маё перайначыў,  
Патушыў у душы спадзеў.

Я не ўбачу цябе, не ўбачу...  
 І чакаю сустрэч дарма.  
 Ростань жарам пячэ гарачым,  
 Хоць віны тут маёй няма.

Я не ўбачу цябе, не ўбачу...  
 Пад нагамі ходзіць зямля.  
 У сумётах бяды-няўдачы  
 Студзіць шчасце маё зіма.

### НЕ ЖУРЫСЯ...

*З народнага*

Не журыся, не журыся,  
 Сінявокая Марыся...

Сонца сядзе за пагоркам —  
 Выйдзі з хаты на вячоркі,

Дзе збіраюцца дзяўчаты,  
 Дзе гуляюць хлопцы-хваты.

Там і песні, і пацешкі,  
 Гульні, прымаўкі, пасмешкі.

А знарок запыніць жартам  
 Хлопец спрытны, зухаваты, —

Гэта сцежачка прамая —  
 На цябе ён вока мае.

Зразумееш і без слоў —  
 Правядзе цябе дамоў.

Не спяшайся, прыглядзіся.  
 З ім па вуліцы прайдзіся.

Падвядзе да самай брамкі,  
 Прастаіць з табой да ранку.

Усміхнецца — усміхніся,  
 А прыгорне — прыгарніся...

Прашапчы яму: «Кахаю...  
 І другога не шукаю...»

А як ён мацней прыцісне —  
 У гаі салоўка свісне...

Значыць, хлопец, сэрцу любы,  
Павядзе цябе да шлюбу.

Уцякай хутчэй у хату...  
З дня на дзень чакай у сваты...

Не журыся, не журыся,  
Сінявокая Марыся.

\* \* \*

Шкада дарог, што засталіся ззаду,  
Дзе сёння мне не суджана ўжо быць,  
Якіх не ўбачу я за даляглядам, —  
Не хоча сэрца іх ніяк забыць.

Я, мабыць, з тых, хто лёс не дакарае,  
Свой крыж цярпліва на зямлі нясе,  
Хто Богу сваю сцежку давярае...

А сцежка карацее пакрысе.

